



БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 29 снежня 1997 года, панядзелак, № 18 (1773)

СА СВЯТАМ!

Паважаныя
супрацоўнікі і студэнты
Белдзяржуніверсітэта!

Ад усёй душы віншую Вас і
Вашых родных з Калядамі і Новым
годам!

Няхай свята прынясе ў Ваш дом
радасць, душэўны спакой, надзею
і веру ў лепшае будучае для
роднай Беларусі.

Жадаю Вам у Новым годзе
шчасця, моцнага здароўя, добра-
быту і поспехаў у здзяйсненні ўсіх
Вашых планаў і пажаданняў.

Шчыра Ваш рэктар

А.УКАЗУЛІН

АНОНС

ВІЗІТ ПРЭМ'ЕРА

19 снежня Белдзяржуніверсітэт наведае
прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь Сяргей
Лінг. Ён пабываў у навучальных карпусах,
аўдыторыях вядучай ВНУ Беларусі, азна-
міўся з галоўнымі накірункамі яе перспек-
тыўнага развіцця.

2-я старонка

ДА ДОШКІ ВЫКЛІКАЕЦЦА... ДЭКАН

Падчас Новага года магчыма тое, што
здаецца неверагодным у звычайны дзень.
Правілах дэканаў задаваць каверзныя пы-
танні нядбайным студэнтам — накіштал таго,
дзе вы былі, пакуль увесь курс займаўся
практычнымі заняткамі. Напярэдадні свята
другакурсніца факультэта журналістыкі Юлія
Шчарбакова парушыла гэтую традыцыю...

3-я старонка

ГОД З ІМЕМ ТЫГРА

Цікава ведаць, хто твой начальнік: Змяя,
Малпа ці наогул Дракон. Тады адразу ж
можна прадказаць, чаго ад яго чакаць у
розная моманты свайго жыцця. Як высве-
лілася, ва ўніверсітэце не так ужо і мала
кіраўнікоў, якія нарадзіліся ў год Тыгра. З
некаторымі з іх сустрэліся карэспандэнт
"Беларускага ўніверсітэта".

4-я старонка



Памятаеце пах ёлкі? Таямнічыя пакункі пад ёй. І адчайнае жаданне не даз-
воліць заплушчыцца наравістым вачам да таго чароўнага імгнення, калі стрэлкі
гадзінніка першымі абвясцяць: "Новы год!" Вочы ўсё адно заплушчваюцца. А
раніцай — расчараванне. Год змяніўся, а ты і не заўважыў. Але самае балючае
— калі з хаты выносяць ёлку. Гэта азначае — свята скончылася. Дзед Мароз са
Снягуркай адпраўляюцца на антрэсолі. Туды ж трапляюць ёлачныя упрыгож-
ванні: бывае, да Новага года!

І ўсё ж, пэўна, кожны з нас быў гатовы перажываць гэтае балючае расчара-
ванне, абы толькі зноў і зноў сустракацца з таямнічым прадчуваннем Свята
добра і дзяцінства. Гэта старажытная традыцыя — на святкі запрашаць да
стала адзіночкі і гаротных, каб і іх сэрцы адчулі цяпло. Што з таго, што свет з
тых часоў зрабіўся больш жорсткім? Хіба гэта не ў нашай уладзе, каб ён стаў
"опоясан адною круговаю порукой добра"? Самы час загадаць такое жаданне.

ВІЗИТ ПРЭМ'ЕРА

19 снежня Белдзяржуніверсітэт наведаў прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь Сяргей Лінг. Ён пабываў у навучальных карпусах і аўдыторыях вядучай ВНУ Беларусі, азнаёміўся з галоўнымі накірункамі яе перспектыўнага развіцця. Асобным пунктам у праграме візіта прэм'ер-міністра было наведанне выставы лепшых навуковых распрацовак універсітэцкіх вучоных, не толькі

выкананых на сусветным узроўні, але часам і не маючых аналагаў у свеце. Падрабязнае знаёмства з экспазіцыяй выставы было надзвычай карысным як для высокага госця, так і для яе арганізатараў, бо не толькі дазволіла наглядна прадэманстраваць велізарны творчы патэнцыял нашых вучоных, але і вызначыць шляхі больш шчыльных і эфектыўных сувязей навукі і вытворчасці.

П.ДАРАШЧОНАК

Сустрэчы

СЕМІНАР ДЛЯ БУДУЧЫХ ЮРЫСТАЎ

На юрыдычным факультэце БДУ 17 снежня прайшоў адукацыйны семінар "Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь", арганізаваны дэканатам юрыдычнага факультэта, Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь і камітэтам БПСМ юрыдычнага факультэта.

Асноўная мэта семінара — аказанне дапамогі студэнтам юрыдычных спецыяльнасцяў у атрыманні неабходных ведаў у галіне канстытуцыйнага права.

На семінар былі запрошаны суддзя Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь Т.С.Бойка і студэнты розных курсаў юрыдычнага факультэта. Падчас семінара падрабязна асвятлялася роля Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, яго ўзаемаадносіны з Канстытуцыйнымі Судамі краінаў СНД і Еўропы. Студэнты больш падрабязна пазнаёміліся з Канстытуцыяй Беларусі, Законам аб Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі, Кодэксам гонару суддзі.

Здуард УЛАСАЎ, сакратар камітэта БПСМ юрыдычнага факультэта

Здуард УЛАСАЎ, сакратар камітэта БПСМ юрыдычнага факультэта

А ў вас? А ў нас!

ПРАБЛЕМЫ САЦЫЯЛЬНЫХ ПЕДАГОГАЎ

17 снежня на базе інтэрната № 2 БДУ прайшоў семінар-практыкум сацыяльных педагогаў усіх інтэрнатаў універсітэта. Пад кіраўніцтвам намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце студгарада Руслана Папка была распрацавана праграма, якая прадугледжвала даклады выхавальцаў фізічнага, хімічнага факультэтаў і факультэта журналістыкі, выступленне студэнцкага актыву.

На разгляд семінару выносіліся розныя праблемы, якія тычацца статусу сацыяльнага работніка, яго функцыяў, працы на факультэце і з куратарамі акадэмічных груп. Пасля абмеркавання сход пастанавіў:

1. Арганізаваць сумесныя паседжанні сацыяльных педагогаў з куратарамі акадэмічных груп.

2. Хадайнічаць перад адміністрацыяй БДУ аб запрашэнні сацыяльных педагогаў на паседжанні дэканатаў і Вучоных саветаў па пытаннях выхаваўчай работы са студэнтамі ў інтэрнаце.

3. Хадайнічаць перад упраўленнем па выхаваўчай рабоце з моладдзю аб інфармаванні сацыяльных педагогаў пра студэнцкія арганізацыі і маладзёжныя рухі, якія ёсць у БДУ.

4. Арганізаваць кароткачасовыя курсы па пытаннях псіхалогіі.

5. Сацыяльны педагог павінен быць каардынатарам па пытаннях засялення ў інтэрнат.

Пасля афіцыйнай часткі паседжання быў арганізаваны салядкі стол.

Намалля ЖЛОБА, студэнтка факультэта журналістыкі

Што ля ёлкі-прыгажуні?

ПАДАРУНКІ — НЕ ТОЛЬКІ ЛАСУНКІ

Каля трох тысяч падарункаў прынясе ў гэтым годзе дзецям супрацоўнікаў універсітэта Дзед Мароз. У святочных скарбонках і навагодня карамель (дарэчы, абавязковы атрибут Раства з даўніх часоў), і шакаладныя цукеркі (накшталт "Суфле"), і шакаладкі. Усе прысмакі родам з мінскай кандытарскай фабрыкі "Камунарка". На гэты раз супрацоўнікі прафкама падрыхтавалі малым яшчэ адзін сюрпрыз: разам з "салодкімі" скарбонкамі многія з іх атрымаюць запрашалыя білеты на навагодняе

прадстаўленне і спектакль у Рускім драматычным тэатры. Назва пастаноўкі, якую ім прапаноўваюць паглядзець, таксама святковая — "Таямніцы чароўнай скарбонкі". Сустрэча з казкай, Дзедам Марозам і Снягуркай адбудзецца 4 студзеня.

Крыху старэйшых дзяцей чакае самая сапраўдная дыска-тэка "Рытмы Новага года" ў актавай зале БДУ. А іх бацькі святкуюць Новы год у тэатры Музикамедыі, дзе падрыхтавана спецыяльная праграма з удзелам вядомых герояў аперэт.

Зінаіда МАРАВА

ПРАГРАМІСТЫ БДУ — У ЛІКУ МАЦНЕЙШЫХ!

З 24 па 27 лістапада гэтага года адначасова ў Санкт-Пецярбургу і Барнаўле ладзіліся другія паўфінальныя спаборніцтвы Паўднёва-Усходняга і Еўрапейскага рэгіёну каманднага чэмпіянату свету па праграміраванню. Усяго ў спаборніцтвах прынялі ўдзел 78 камандаў, якія прадстаўлялі ВНУ буйнейшых гарадоў Расіі, Беларусі, Эстоніі, Кіргізіі, Германіі. З нашай краіны ўдзейнічалі пяць камандаў: дзве з нашага ўніверсітэта, дзве — з Гомельскага, і адна — з Гродзенскага. БДУ прадстаўлялі студэнты факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі: Сяргей Гафурцаў (5 курс), Юрый Дзялендзік (4 курс), Максім Кузьмін (4 курс) — першая каманда; Віталь Бука (2 курс), Арцём Гаўрылаў (4 курс), Дзмітрый Мядзведзеў (4 курс), Іван Міхневіч (2 курс) — другая каманда. Удзельнікам спаборніцтваў былі прапанаваны для рашэння задачы на англійскай мове. Першая каманда БДУ увайшла ў шасцёрку лепшых (тых, хто рашыў дзве даволі складаныя задачы і атрымаў дыплом другой ступені), другая каманда ўвайшла ў спіс 15-ці (якія паспяхова рашылі дзве

задачи і атрымалі дыплом трэцяй ступені). Для параўнання: былі сярод удзельнікаў спаборніцтваў і тыя, хто наогул не рашыў ніводнай задачы — ні многа ні мала, а 45 камандаў. Усе каманды з Беларусі атрымалі пуцёўку на ўдзел у спаборніцтвах на наступны год. На жаль, гэтым разам нашым студэнтам не ўдалося трапіць у фінал. Але спадзяемся, што ў іх яшчэ ўсё наперадзе.

Дарэчы, у БДУ кожную вясну праводзіцца ўніверсітэцкая алімпіяда па інфарматыцы для профільных факультэтаў, у якой прымаюць удзел факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, механіка-матэматычны, фізічны, радыёфізікі і электронікі. У кастрычніцкай рэспубліканскай алімпіядзе для профільных ВНУ, у якой удзельнічаюць буйнейшыя ВНУ рэспублікі, што рыхтуюць праграмістаў, вось ужо шмат гадоў запар першае месца займае каманда БДУ.

Людміла ПЕУЗНЕР, дацэнт кафедры матэматычнага забеспячэння ЭВМ, кіраўнік зборнай каманды БДУ

Паштовая скрыня

А НА ЖУРФАКУ СВЯТА

Сёння вельмі складана ўявіць сабе жыццё без тэлебачання ці радыё. І мы амаль не задумваемся аб тым, як атрымліваецца так, што, сядзячы ва ўтульным крэсле ва ўласнай кватэры, бачым тое, што адбываецца, скажам, на Далёкім Усходзе, чуюм галасы вядомых дзеячоў з Еўропы ці Амерыкі.

На журфаку адсвяткавалі 30-гадовы юбілей кафедры радыё і тэлебачання. А ўспомніць, як усё пачыналася, дапамагла ўсё ж звычайная газета. На фотаздымках у ёй нашы сталыя выкладчыкі былі яшчэ звычайнымі студэнтамі —

першымі выпускнікамі кафедры РТ.

Хадзілі чуткі, што імянінкі — студэнты, якія спецыялізуецца на гэтай кафедре — не будучы вучыцца. Газетчыкам і камунікатарам было крыху крыўдна. У выніку заняткі, зразумела, былі ва ўсіх без выключэння, але ж і ў свяце паўдзельнічалі таксама ўсе. Таму што пасля "спецыялізаванага" капусніка на дыскатэцы танчыў увесь факультэт.

Таццяна МІТЧУРОВА, студэнтка факультэта журналістыкі

Інтэрнацкае жыццё

ТАЛЕНТЫ З "СЯМЁРКІ"

15 снежня ў інтэрнаце № 7 прайшоў фестываль аматараў эстраднай і аўтарскай песні, арганізаваны пры дапамозе адміністрацыі і студсавета інтэрната, сацыяльных педагогаў, педагогаў-арганізатараў. У імпрэзе бралі

ўдзел таленты з "сямёркі", а таксама іх сябры і госці. Асабліва студэнтам спадабалася выступленне гурта "Цмокі" і С.Мальцава з гуртам "Мікрома".

Аляксандр ЛАБКОЎ, нам. старшыні Студэнцкага саюза БДУ

Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем Белдзяржуніверсітэта аб'яўляе конкурс на замяшчэнне вакантных пасадаў:

загадчыка лабараторыі стабілізацыі пластмас, гумаў і валокнаў (лабараторыя дваінога падпарадкавання НДІ ФХП — БДТУ); малодшага навуковага супрацоўніка сектара вогнецупільных матэрыялаў.

Тэрмін падачы дакументаў — адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Дакументы прымаюцца па адрасу: 220050, г.Мінск, вул.Ленінградская, 14, аддзел кадрў НДІ ФХП БДУ

ДА ДОШКІ ВЫКЛІКАЕЦЦА... ДЭКАН

ЛЕПШЫ ПАДАРУНАК — ДЗЯРЖАЎНАЯ ПРЭМІЯ

Мікалай Іосіфавіч ЮРЧУК, дэкан механіка-матэматычнага факультэта:

1. Напрыканцы 60-х гадоў адзначаў Новы год пад сапраўднай елкай, у лесе. Мы ехалі ў госці да аднакурсніка і не паспелі дабрацца да месца. Спыніліся пасярод дарогі, а ўсё, што патрэбна ў такіх выпадках, было ў нас якраз з сабой.

2. У мінулым годзе атрымаў Дзяржаўную прэмію Рэспублікі Беларусь ў галіне навукі. Калі гэта не падарунак, дык значная падзея напярэдадні выклікай урачыстасці.

3. Я ніколі нічога не загадваў.

ПАДАРУНКАЎ НЕ ЛЮБЛЮ

Алег Антонавіч ЯНОЎСКІ, дэкан гістарычнага факультэта:

1. Аднойчы, калі я быў маладым выкладчыкам, якраз перад Новым годам пабудоваў кааператыўную кватэру. Чакаў, што радасць навааселля падзяляць са мной сябры, а давялося святкаваць аднаму. Гэта ж сямейнае свята, таму ніхто і не прыйшоў. А ўвогуле, заўсёды сустракаю Новы год у сям'і, з блізкімі сваякамі.

2. Незвычайнага? Можна, і не было, але заўсёды, калі раблю падарунак, імкнуса каб гэта прынесла задавальненне. Сам не люблю атрымліваць падарункі, таму што на ўласным вопыце ведаю, як цяжка іх выбіраць.

3. Па характару я прагматык. Жаданні не загадваю, проста выбіраю тэту і імкнуса яе дасягнуць. Але жаданні і мэты — розныя рэчы. Сустракаючы Новы год, заўсёды думаю, што наступны будзе лепшым.

І ЭКЗАМЕН "АЎТАМАТАМ"

Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК, дэкан біялагічнага факультэта:

1. У незвычайных абставінах — не даводзілася. Часцей за ўсё святкую з сям'ёй, бацькамі, сябрамі.

2. Пад Новы год люблю рабіць сюрпрызы студэнтам — прымаю экзамены "аўтаматам".

3. Кожны год па-рознаму. Часам жаданні здзяйсняюцца, часам — не. Мне здаецца, усе загадваюць, каб наступны год быў лепшы за мінулы, але год на год не падобны.

НОВЫ ГОД ПАМІЖ МІНСКАМ І ОРШАЙ

Павел Аляксеевіч МАНДРЫК, дэкан факультэта прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі:

1. Памятаю, як аднойчы па дарозе ў Оршу ў 32-градусны мароз раптоўна спынілася электрычка. Давялося сустракаць Новы год аднаму на дарозе.

Новы год — цудоўнае свята. Падчас яго магчыма тое, што здаецца неверагодным у самы звычайны дзень. У правілах дэканаў задаваць каверзныя пытанні нядбайным студэнтам — нахшталт таго, дзе вы былі, пакуль увесь курс займаўся практычнымі заняткамі. Напярэдадні свята дзюгакурсніца факультэта журналістыкі Юлія Шчарбакова парушыла гэтую традыцыю. Пытанні на гэты раз задавала студэнтка. Праўда, мы ўсё ж пайшлі насустрач паважаным ва ўніверсітэце людзям і задалі кожнаму тры аднолькавыя пытанні, а не па тры розныя, як для студэнтаў падчас экзаменаў.

1. **Раскажыце пра самую незвычайную абстаноўку, у якой Вам даводзілася сустракаць Новы год?**

2. **Які самы незвычайны падарунак Вы атрымлівалі на гэтае свята і што дарылі самі?**

3. **Ці здзейснілася хоць адно Ваше жаданне, загаданае ў навагоднюю ноч?**

2. Незаўважна пераапрацаваў у Дзеда Мароза. Усім вельмі падабалася.

3. Не загадваю. Імкнуса выканаць жаданні сам, без удзелу незямных сілаў.

У ЧАРОЎНУЮ КАЗКУ ВЕРУ

Анатоль Ізетавіч ЗЕЛЯНКОЎ, дэкан філасофска-эканамічнага факультэта:

1. Было гэта даўно, гадоў 20 назад. Сустракаў Новы год у лесе ў добрай кампаніі з цудоўным настроем.

2. Лепшым падарункам у гэты вечар былі шчырыя адносіны людзей: вакол.

3. У гэтую чароўную казку веру, але не памятаю, ці здзяйснялася што-небудзь. Хаця ілюзія — адзін з прыемных феноменаў, дадзеных чалавеку.

У НАВАГОДНЮЮ НОЧ Я АПЫНУЎСЯ ПАСЯРОД ІНДЫЙСКАГА АКІЯНА

Аляксандр Віктаравіч ШАРАПА, дэкан факультэта міжнародных адносін:

1. Аднойчы ў навагоднюю ноч я апынуўся пасярод Індыйскага акіяна. Гэта было падчас сусветнага падарожжа, па шляху на Кубу.

2. Любы падарунак для мяне незвычайны.

3. Здзяйсняліся, але не ўсе. А можна я, карыстаючыся выпадкам, павіншую выкладчыкаў і студэнтаў з надыходзячым Новым годам? Жадаю моцнага здароўя, поспехаў у рабоце і вучобе.

РАБЛЮ ПРЫЕМНЫЯ СЮРПРЫЗЫ

Сцяпан Рыгоравіч МУЛЯРЧЫК, дэкан факультэта радыёфізікі і электронікі:

1. У мінулым годзе святкаваў у ўніверсітэце, а час-

цей за ўсё сустракаю Новы год з сям'ёй.

2. Імкнуса рабіць прыемныя сюрпрызы.

3. Калі нешта загадваю, дык дамагаюся, каб гэта здзейснілася.

НА ГЭТЫ РАЗ Я ЗАГАДАЮ ЖАДАННЕ

Васіль Пятровіч ВАРАБ'ЁЎ, дэкан факультэта журналістыкі:

1. У 1980 годзе, калі я толькі пачынаў працаваць рэдактарам газеты "Беларускі ўніверсітэт", Новы год сустракалі ў лесе ўсім рэдакцыйным калектывам, з вогнішчам, шашлыкамі, упрыгожанай ёлкай.

2. Самыя памятныя падарункі для мяне — гэта падарункі бацькоў. Калі я вучыўся ў школе, мне дарылі кнігі. Тым больш, што Новы год плаўна пераходзіў у дзень нараджэння.

3. Загадаць не даводзілася, таму што я не схільны да забабонаў чалавек. Проста падводзіў вынікі года і ствараў планы на будучае. Але на гэты раз я загадаю, каб у факультэта журналістыкі паявіўся свой будынак, а студэнты ўпэўнена здалі будучую сесію.

НОВЫ ГОД У ЗША

Віктар Міхайлавіч АНІШЧЫК, дэкан фізічнага факультэта:

1. Гэта было ў ЗША, гадоў 20 таму назад. Я быў там ў камандзіроўцы, і нас запрасілі ў госці рускія эмігранты.

2. Я сам люблю рабіць падарункі.

3. Так, нават вельмі часта.

МАЛЕНЬКАЯ ЁНУЧКА ПАДАРЫЛА МНЕ МЕДЗВЕДЗЯНЯ

Ларыса Аляксандраўна МУРЫНА, дэкан філагічнага факультэта:

1. У 1970 годзе Новы год сустраў у аэрапорце "Шарамецьева" са знакамітымі артыстамі Смактуноўскім і Аросевай.

2. У мінулым годзе мая маленёкая ёнучка падарыла мне медзведзяня. Гэта і ёсць самы незвычайны падарунак за ўсё маё жыццё.

3. Увогуле, не загадала. Але лічу, калі не загадаць жаданне, то яно само здзейсніцца, а калі загадаць, то збудзецца.

КАЛІСЬЦІ ПАД НОВЫ ГОД МАЦІ ЗГУБІЛА МЯНЕ

Генадзь Аляксеевіч БРАНИЦКІ, дэкан хімічнага факультэта:

1. У 1946 годзе, калі мне было сем гадоў, я загуляўся на вуліцы з суседскім хлопчыкам. А потым пайшоў да яго ў госці. Маці згубіла мяне і ў рэшце рэшт (аббегавшы ўвесь горад Фергана) зазірнула да суседзяў, дзе і знайшла мяне. 1972 год я сустракаў у Чыкага. Я быў там на стажыроўцы разам з загадчыкам кафедры біяфізікі Сяргеем Мікалаевічам Чаранкевічам. Нас запрасілі ў госці рускія эмігранты. Калі развіталіся, было шмат слёз: яны журыліся па страчанай Радзіме.

2. Больш люблю дарыць падарункі, чым атрымліваць іх. Мне падабаецца, калі падарунак атрымліваецца неспадзяваным. Так, аднойчы купіў я ў магазіне дзіцячую цацку — электроннага клоуна, але калі жонка яго ўбачыла, вельмі спалохалася.

3. Жадаю, каб было не горш, а лепш.

ЛЮБЛЮ РАБІЦЬ ПАДАРУНКІ СЫНУ

Дэкан юрыдычнага факультэта Валерыі Мікалаевіч ГАДУНОЎ перад Новым годам быў у адпачынку, таму экзамен за яго трымаў Уладзімір Мікалаевіч САТОЛІН, намеснік дэкана па вучэбнай рабоце:

1. Новы год сустракаю ва ўтульнай хатняй абстаноўцы.

2. Люблю рабіць падарункі сыну: ён шчыра радуецца, калі знаходзіць іх пад ёлкай.

3. Жаданняў ніколі не загадваю.

КАБ ГОД ДЛЯ БЕЛАРУСІ БЫЎ ДОБРЫМ

Расціслаў Афанасьевіч ЖМОЙДЗЯК, дэкан геаграфічнага факультэта:

1. Заўсёды сустракаю Новы год дома.

2. І падарункі звычайныя.

3. Найбольш рэальныя пажаданні здзяйсняюцца. Жадаю, каб год для Беларусі быў добрым.

ГОД З ІМЕМ ТЫГРА

“ЧАСАМ ХАЦЕЛАСЯ Б ЗАРЫЧАЦЬ”

Генадзь Уладзіміравіч ПАЛЬЧЫК — дырэктар ліцэя пры Белдзяржуніверсітэце. Як сведчаць навучэнцы, чалавек вельмі дэмакратычны і справядлівы. Напэўна, яны проста пакуль не ведаюць, з кім маюць справу.

— На наш погляд, Тыгр і педагог — дзве рэчы, зусім не сумяшчальныя. А як лічыце Вы?

— Чаму? Калі меркаваць па гэтай кісцы ў рэкламных роліках, вельмі сумяшчальныя. Усім дзецям яна падабаецца. Імідж ласкавай істоты якраз тое, што патрэбна мець кожнаму настаўніку. А вось што прыхоўваецца за гэтым кашэчным тварам — іншая справа. Да таго ж, калі я выступаю ў якасці педагога, даміную, магчыма, не Тыгр, а задзіякальны Цялец. Гавораць, вельмі цярплівае, але ўжо калі выйдзе з сябе...

— У чым праяўляецца ўсё ж Ваша тыгравае існасць на працы?

— Я скажу, што тыгры мне ўвогуле падабаюцца. Яны дастаткова спакойныя і вельмі прыгожыя звыры. Да іх заўсёды можна блізка падыйсці, праўда, нельга дакрануцца. Знешне я чалавек вельмі даступны. Часам, зразумела, хацелася б зарычаць. Але заўсёды паспяваю стрымацца. Пакуль...

— Ці ведаеце Вы, хто Вашыя падначаленыя па астралагічных параметрах?

— Здагадваюся. І адчуваю, што не памыляюся ў гэтым.

— Ці дапамагаюць Вам, скажам, у адстойванні ўласнага пункту гледжання рысы, абумоўленыя годам Вашага паяўлення на свет?

— Што датычыць мяне, дык я лічу, што часцей спрацоўвае эфект Цяляці. Імкнуся дзейнічаць паступова і настойліва. Гараскопы пішуць, што Цяльцы вельмі ўпартыя. Я такім сябе не лічу: проста вельмі настойлівы. Хіба гэта дрэнна?

— Давайце, я здагадаюся, якое асноўнае жаданне Вы будзеце загадваць у навагоднюю ноч.

— Давайце.

— На першым месцы перад асабістымі ўсё ж будзе стаяць жаданне, нарэшце, атрымаць у наступным годзе новы будынак для ліцэя.

— Так. Я гэта загадаю, бо калі яно

Цікава гэта — даведацца выпадкова, хто твой начальнік: Змяя, Малпа ці наогул Дракон. Тады адразу ж можна прадказаць, чаго ад яго чакаць у розныя моманты свайго жыцця. Як высветлілася, ва ўніверсітэце не так ужо і мала кіраўнікоў, якія нарадзіліся ў год Тыгра. З некаторымі з іх сустрэліся карэспандэнты “Беларускага ўніверсітэта”. Вось які калектыўны партрэт атрымаўся. Мяркуючы па ім, кожны можа ў наступным годзе будаваць свае адносіны з кіраўніцтвам.

збудзецца, у мяне адкрыецца другое дыханне. Гэта, безумоўна, адлюструецца і на асабістым жыцці.

Марына АВЕРКІНА

Яшчэ адзін вядомы супрацоўнік нашага ўніверсітэта, які нарадзіўся ў год Тыгра, — акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар тэхнічных навук, прафесар, дырэктар НДІ ПФП Аляксандр Фёдаравіч ЧАРНЯЎСКІ. З ім гутарыць карэспандэнт “Беларускага ўніверсітэта”.

ЁСЦЬ СЯМ’Я — ЁСЦЬ КАР’ЕРА

— Аляксандр Фёдаравіч, зоркі спрыяюць Тыгру ў навукавай кар’еры?

— У Тыграў заўсёды паспяховая кар’ера.

— Якія Вашыя самыя памятныя ўзнагароды?

— Упершыню мяне ўзнагародзілі за стварэнне электронных вылічальных і навучальных сістэмаў, альбо аўтаматызаванай тэлевізійнай навучальнай сістэмы. Гэта была прэмія Савета Міністраў СССР, якую атрымалі разам з нашым калектывам і расійскія навукоўцы. Гэтыя камп’ютэрныя навучальныя сістэмы працавалі ў БДУ каля дзесяці гадоў. Яшчэ была Дзяржаўная прэмія БССР за комплекс работаў па сістэме аўтаматызацыі навуковага аптыка-фізічнага эксперыменту, сродкаў аўтаматызацыі для ядзернай фізікі. І апошняя прэмія саюзнага маштабу была ў 1991 годзе — за стварэнне новых метадаў хуткаснай лічбавай апрацоўкі інфармацыі. Дарэчы, гэта была апошняя прэмія такога кшталту ў Саюзе. Дакументы былі падпісаныя ў Маскве, а Залаты медаль Станіслаў Шушкевіч

уручаў ужо ў Мінску.

— Над якімі навуковымі праблемамі Вы працуеце сёння?

— Мы працуем над геаінфармацыйнымі тэхналогіямі для Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.

— Аляксандр Фёдаравіч, Вы, як Тыгр, маеце якія-небудзь праблемы з падначаленымі?

— Ніякіх праблемаў няма.

— Скажыце, калі ласка, як Тыгр адчувае сябе ў хатніх абставінах?

— Дома я адпачываю. Кіруе ўсім жонка. Яна нарадзілася, дарэчы, у год Ката. Як бачыце, цудоўнае спалучэнне.

— Аляксандр Фёдаравіч, што для Вас больш важнае — кар’ера ці сям’я?

— Ёсць сям’я — ёсць кар’ера, няма сям’і — няма кар’еры.

Таццяна КУХАРЧУК

З НОВЫМ ГОДАМ УСЁ ТОЛЬКІ ПАЧЫНАЕЦЦА

Прарэктар па міжнародных сувязях Уладзімір Аркадзевіч АСТАПЕНКА атрымаў гэтую пасаду ў годзе, з якім мы ўжо развітваемся. Але і год наступны, мяркуючы па прадказаннях астралагаў, павінен ставіцца да яго як да Тыгра вельмі спрыяльна.

— Уладзімір Аркадзевіч, Вы верыце ў гараскопы?

— Прымаю да ведама.

— А самі сябе калі-нікалі адчуваеце Тыграм?

— Напэўна, так. Асабліва тады, калі неабходна сканцэнтраваць намаганні на вырашэнні пастаўленай задачы.

— Ці перашкаджаюць Вам якія-небудзь якасці, абумоўленыя вашым паяўленнем на свет менавіта ў гэтым годзе, кіраваць, жыць у згодзе з блізкімі і сябрамі?

— За сабой такіх грахоў не заўважаў. Але аб гэтым лепш пацікавіцца ў маіх калег па рабоце, жонкі і дваіх дзяцей. Дапускаю, што ад іх можна пачуць не толькі прыемныя выказванні.

— Вы спадзяецеся на тое, што год Тыгра будзе паспяховым для Вашай працоўнай дзейнасці?

— Цвёрда ў гэта веру, таму што напярэдадні года Вогненнага Тыгра ўніверсітэт паспеў ужо стварыць цвёрдую стартую пляцоўку для грунтоўных пачынанняў.

Марына АВЕРКІНА

АД ДЗЕДА МАРОЗА - ДА КАНДЫДАТА НАВУК



Падзеяй года для Андрэя Блахіна можна лічыць абарону кандыдацкай дысертацыі. У сёлетнім верасні Андрэй у свае 25 гадоў стаў кандыдатам хімічных навук па спецыяльнасці "фізічная хімія". Назва навуковай працы — "Тэрмадынамічны ўласцівасці некаторых 1,1-дызамешчаных вытворных цыклагексану і цыклапентану". А навуковым кіраўніком гэтай працы быў доктар хімічных навук, прафесар, загадчык лабараторыі тэрмадынамікі арганічных злучэнняў НДІ фізіка-хімічных праблем Генадзь Якаўлевіч Каба. З гэтага навучнага года Андрэй пачаў выкладаць на хімічным факультэце. Дарэчы, ён з'яўляецца адным з самых маладых кандыдатаў навук, хто абараніў дысертацыю ў гэтым годзе.

— Андрэй, раскажы, калі ласка, у чым сутнасць тваёй навуковай працы...

ВАКОЛ "МУРАШНІКА"

Для Паўла Скалабана гэты год запомніцца прыемнымі падзеямі, што сталі для яго сапраўды новым адлікам часу ў асабістым жыцці. Па-першае, Павел ажаніўся, па-другое, з кастрычніка ў яго нарадзіўся сын. Акрамя таго, у гэтым годзе Павел Скалабан скончыў біялагічны факультэт нашага ўніверсітэта. Зараз ён сакратар БПСМ у Белдзяржуніверсітэце.

— Павел, скажы, калі ласка, як вы пазнаёміліся са сваёй будучай жонкай?

— Пазнаёміліся мы ў нашым славутым санаторыі-прафілакторыі, што ў Шчамысліцы. А завуч яе Наташай. З таго часу прайшло ўжо амаль тры гады.

— Цікава, а як вы назвалі сына?

— Віталікам. У гонар ягонага дзядулі, а майго бацькі Віталія Уладзіміравіча.

— Ты ўжо ведаеш, кім ён будзе, калі вырасце?

— Я кажу, што ён стане біёлагам, жонка спадзяецца, што вырасце матэматыкам. А дзядуля бацьці Віталіка толькі гісторыкам.

— А што Віталік ужо навучыўся рабіць?

— Прыгожа пасміхацца і гля-

ПАДЗЕЯ ГОДА

Акрамя таго, што кожны пражыты краінай год застаецца ў памяці грамадства якой-небудзь агульназначнай падзеяй, 1997 захавае для кожнага з нас асабістыя ўспаміны. І сумныя, і прыемныя. Для некага падзея года — адкрыццё цікавай кніжкі, для іншага, магчыма, — захапляльная вандроўка, нехта зайважыў у сабе талент, пра які не ведаў раней. Вось чаму "Беларускі ўніверсітэт" вырашыў увесці на старонках апошняга нумара сваю намінацыю "Падзея года". Для аднаго з нашых герояў — гэта Вяслеле, для другога — абарона дысертацыі, для маладой студэнткі сям'і — нараджэнне дзіцяці.

— Калі сказаць у двух словах, самая галоўная мэта маёй навуковай работы — вывучыць сувязь паміж будовай рэчыва і ягонымі ўласцівасцямі. Каб у залежнасці ад будовы рэчыва навукова прагназаваць ягоныя тэрмадынамічныя ўласцівасці. Вядома, што эксперыментальныя даследаванні — дарагое і працаёмнае задавальненне. А калі б былі гатовыя формулы, ураўненні, якія б без руплівых вопытаў дапамагалі ў гэтым, было б значна прасцей. Дарэчы, вынікі маёй навуковай работы друкуюцца ў часопісе "Thermohimica Acta".

— Цікава, чаму ты вырашыў займацца навукай, а не бізнесам, напрыклад?

— Зарабляць грошы толькі дзеля грошай? Чалавек — гэта ж не проста цела, а духоўная істота. Зразумела, матэрыяльны дабрабыт — неабходная рэч. Але я ўпэўнены, што лепш зарабляць на жыццё сваім розумам, займаючыся навукай. Мне гэта цікава. Я і надалей збіраюся працягваць навуковую працу.

— Андрэй, скажы, калі ласка, чым ты яшчэ захапляешся, акрамя навукі?

— Амаль год таму я пачаў сур'ёзна займацца дыянастыкай. Гэта поўнаасцю змяніла мой погляд на жыццё, на месца і ролю чалавека ў гэтым жыцці. Я зразумеў, што чалавек павінен адчуваць адказнасць за ўсе свае ўчынкi і ніколі не спіхваць яе на іншых. Гэта вялікая тэма для гутаркі... Асноўны сэнс дыянастыкі можна выказаць адным словам: здаровы розум — здаровае цела, і таму — шчаслівы чалавек.

Яшчэ мы з жонкай Аленай любім глядзець добрыя фільмы. Самая лепшая пакадаем у сямейнай відэатэцы: за апошнія два гады сабралася калекцыя амаль з 80 фільмаў.

— Ці памятаеш ты свой дзіцячы навагодні касцюм?

— У другім класе быў мушкетёрам. Калі вучыўся ў старэйшых класах, на працягу некалькіх гадоў іграў Дзеда Мароза. Было прыемна атрымліваць вялікі мех з цукеркамі і ўсім раздаваць іх. І, памятаю, усе баяліся, каб я не аб'еўся ласункамі.

— А хто быў Снягурачкай?

— Снягурачка ў мяне была кожны раз новая. Звычайна, такую ролю даяралі прыгожым актывістам.



дзець у вочы.

— Павел, як ты любіш сустракаць Новы год?

— У гаманкой вяслэй кампаніі. Але, думаю, што на гэты раз я адчуваю, што Новы год — па-сапраўднаму сямейнае свята... Маці, Вялянціна Паўлаўна, як заўсёды, нагатуе мноства смачных страваў, у тым ліку традыцыйнае бульбяное пюрэ з мяснымі каўбаскамі і торт "Мурашнік"...

— Так незвычайна называецца ваш сямейны торт...

— Ён па форме сапраўды нагадвае мурашнік. На жаль, я не магу вам раскрыць сакрэт яго гатавання. Таму што сам яго дакладна не ведаю, моц заўсёды ўдзельнічаю ў стварэнні гэтага кулінарнага чуда. І, зразумела ж, ніколі не праміну хвілінку, калі ўся сям'я збіраецца вакол "Мурашніка".

ТРЭЦІ - НЕ ЛІШНІ

Зараз ім па дваццаць гадоў. Яны прыгожыя, маладыя, вяслэйя. І вельмі кахаюць адзін аднаго. А таксама — улюбёныя ў жыццё, і самі фарбуюць яго ў розныя колеры вяслэйкі. Яны — гэта Людміла і Віталі Клінцовы, студэнты чацвёртага курса факультэта журналістыкі. Яна — з Лунінецкага раёна, ён — з Магілёва, а разам — маладая студэнткая сям'я. Неяк, яшчэ на другім курсе, зайшоў Віталі да аднакурсніцы, каб аддаць сшытак. З таго часу пачаў наведваць яе ўсё часцей і часцей. Цяпер пра гэты час застаўся толькі прыемны ўспаміны.

Віталі:

— Мая жонка — неардынарная творчая асоба. Яна паспявае пісаць вершы і друкавацца ў перыядычных выданнях. А яшчэ яна пераможца Рэспубліканскага конкурсу юных кампазітараў і, да таго ж, вельмі добры чалавек. Неяк на першым курсе прывяла да сябе, накарміла і апрагнула бяздомнага хлопчыка. А аднойчы зайшоў да яе ў лакой — а яна мые знойдзенае кацяня.

Людміла:

— Адразу ён зусім мне не спадабаўся. Што не "кінуўся" ў вочы, дык гэта факт. Але ж мая сяброўка вельмі добра яго ведала і часта расказвала пра тое, які ён цудоўны. І ўсё адно мне ён здаваўся занудам. Потым я нарэшце ўбачыла яго з іншага боку. Зараз ён дапамагае мне ва ўсім: пачынаючы з таго, што прымушае апрагнуцца пацяплей, і заканчваючы падрыхтоўкай да экзаменаў.

Пазнаёміліся яны на другім курсе, пажаніліся на трэцім, а на чацвёртым у іх нарадзілася дзіця. Вялікае шчасце. Малое часта пасміхаецца і тым самым падбадзявае маладых бацькоў. Пакуль у яго няма нават імя, але Віталік пабудоваў ужо вялікія планы па выхаванню сына (ведае нават, куды яны разам пойдучы ў першае падарожжа).

Клінцовы — студэнткая сям'я. Іх сямейны бюджэт складаецца толькі са стыпендыі. Зразумела, бацькі (цяпер ужо бабулі-дзядулі) заўсёды дапамагаюць, але Віталік з Людміла больш разлічваюць на ўласныя сілы. Матэрыяльны дабрабыт для іх не самае галоўнае, а самы каштоўны падарунак на Новы год яны таксама зрабілі сабе самі, не чакаючы пакуль іх наведвае Дзед Мароз.

Дарэчы, за мінулы год у студэнткіх сем'ях нарадзілася каля сарака дзяцей. Значыць, і шчасця ў кожнай з іх прыбавілася.

Наталля ЖУЛОБА,
студэнтка факультэта
журналістыкі

ВЕСЕЛА ЖЫЦЬ НЕ ЗАБАРОНІШ

Жыццё было б сумным, калі б не было... Менавіта з такім выразам я падыходзіла да студэнтаў нашага ўніверсітэта і прасіла яго працягнуць.

Месца для "палявання" я выбрала самае што ні ёсць ажыўленае — чарга ў гардэроб. Тут большая колькасць людзей заканчвала гэты выраз такімі словамі: "Жыццё было б сумным, калі б не было чаргі ў гардэроб". Але сярод "аднадумцаў" знаходзіліся і "белыя вароны", якія падыходзілі да праблемы яшчэ больш "сур'ёзна":

— Жыццё было б сумным, калі б не было мяне. Так, так, менавіта мяне! Толькі я ведаю, што мне патрэбна, каб падняць настрой. І ў большасці выпадкаў я сам сябе весялю.

Зайздросчу я гэтаму чалавеку — сам для сябе жартунык.

— Я лічу, што жыццё было б сумным, калі б не было беларускай эстрады. Уявіце сабе: сядзіш дома, нудота страшэнная — і тут раптам з радыёпрыёмніка вырываюцца наступныя гукі: "Лёва, Лёва з Магілёва — любові мой, каханы". Такія песні выклікаюць у мяне гучны здаровы рогат.

Хочаш падоўжыць сабе жыццё — часцей слухай песні беларускіх выканаўцаў. Добры настрой забяспечаны вам на ўвесь дзень! Добрая парада. Трэба будзе як-небудзь паспрабаваць.

— Жыццё было б сумным, калі б не было жанчын. Не крыўдуйце, канешне, але гэта сапраўды так. Жанчыны непрадказальныя. Часам яны вырабляюць такое, што можна памерці ад смеху.

Як альтэрнатыва гучыць наступнае меркаванне:

— Жыццё было б сумным, калі б не было мужчын. Яны як маленькія калматыя звяры: пяшчотныя, добрыя, цёплыя. Але часам трапляюцца такія звяры, якія гатовыя разадраць цябе на часткі. Не звязаючы на гэта я памерла б без іх ад нуды.

Вось дык маеш! Дзяўчына, напэўна, аматарка вострых адчуванняў.

— Я думаю, што жыццё было б сумным, калі б не было мастацтва. Яно абуджае ў нас інтарэс, і нам ужо не сумна жыць.

Шчыра прызнаюся, я вельмі баялася пачуць такі выраз: "У жыцці яшчэ няма такой рэчы, якая радавала б мяне". Так што песімісты ёсць, але іх не так багата.

Іна АКСЕНАВА,
студэнтка факультэта
журналістыкі

ХОЦЬ АДЗІН, ДЫ ЗНОЙДЗЕЦЯ КЛІЕНТ

Я прыехала ў правінцыяльны гарадок, калі ўжо пачаліся халады.

У самым ажыўленым месцы назіралася нашэсце не зусім звычайных "пернатых". Цыганюў. Хоць апошнім часам цяжка праводзіць такую аналогію. Гэта раней валасы ў іх былі колеру крумкачынага крыла. Цяпер, дзякуючы ўплыву моды, з'явіліся цыганкі-бландзінікі — амаль Мэрылін Манро.

Кожны раз, калі я праходжу каля цыганюў, мне шчыра шкада іх. Качэўнікі па натуре, жывучы па асабістых законах, яны вымушаны шукаць падтрымкі ў пракожных. Колькі месяцаў спрабуюць даведацца ў жыхароў гарадка хаця б дарогу да ўнівермага "Беларусь". У акружэнні высокіх будынкаў цяжка вызначыць час сутак па сонцу. І варажба ў гэтай справе не паможа. Вось і просяць гадалкі, каб ім падказалі — колькі часу. І што ж? Бессардэчныя пракожыя проста робяць выгляд, што не заўважаюць іх, альбо агрызнуўшыся ўцякаюць. Гэта доўжыцца часамі, днямі, тыднямі...

Але сустракаюцца і добрыя людзі. Яны імкнуцца дапамагчы, спыняюцца, пачынаюць адказваць на пытанні. Цыганкі, у сваю чаргу, гатовы "аддзячыць".

— Дарагі, ўсю праўду табе скажу. Бачу па вачах, дрэнны чалавек замову на цябе навеў. Але ты не хвалюйся, я дапамагу...

Напэўна, большасць людзей назірала такія сцэны, а некато-

рыя нават былі яе ўдзельніцамі. Аднойчы, гуляючы па вуліцы, я заўважыла, як цыганскі гурт падзрона ішоў за адным чалавекам, праз некалькі секунд адна з цыганаў аказаўся побач з ім, пачала з запалам нешта казаць і ўвесь час халала яго за рукі. У гэты час да іх наблізіліся астатнія. Заўважыўшы гэта, чалавек схваў кашалёк, грошы з якога збіраўся аддаць, і ўцёк. Засмучаная цыганкі разышліся.

Наступнай ахвярай стала жанчына. Яна марудна ішла па вуліцы, час ад часу спынялася, каб адпачыць — у руцэ была вялікая гаспадарчая сумка.

— Мілая, дапамажы. Дзіця захварэла. Трэба рабіць дарагую аперацыю.

— Чым захварэў? — пацікавілася жанчына.

— Не памятаю я назвы хваробы. Мудрагелістая яна.

Крыху падумаўшы, жанчына ўсё ж такі дастала кашалёк. Яе імгненна абступілі цыганкі. А яна, з вачыма поўнымі слёз, даставала грошы і аддавала іх "маці хворага дзіцяці".

Не могуць больш на гэта пазіраць, я кінулася да жанчыны:

— Не слухайце іх, не аддавайце грошы!

Але тут, як каршун, на мяне накінуліся цыганкі і адштурхнулі ўбок. Пры гэтым яны абзавалі мяне ўсімі нецэнзурнымі словамі і трэслі кулакамі перад маім тварам. Я пайшла шукаць міліцыю. На жаль, у квартале, дзе разгортваліся падзеі, я не сустрэла нівод-

нага чалавека ў форме.

Я перайшла на другі бок дарогі і ўзрадавалася, што нарэшце сустрэла дзяжурны нарад міліцыі. Але людзі ў форме адмовіліся мне дапамагчы, спасылаючыся на тое, што другі бок дарогі — чужая тэрыторыя, а яны адказваюць за парадак толькі на сваёй. Нарэшце ладышоў участковы міліцыянер.

— Няўжо нельга нічога зрабіць?

— А што з імі зробіш, людзі самі вінаватыя. Ведаюць пра цыганаў і спыняюцца, калі тыя паклічуць. А ім толькі гэта і патрэбна. Пачынаюць пра замову расказваць, клянучы дапамагчы. "Вузельчык завяжу, дзьмухну, плону — усё пройдзе."

— А што вы робіце?

— Садзім іх, штрафуюем. Не дапамагае. Заплаціўшы 200 тысяч і адседзеўшы тры гады, яны ізноў прымаюцца за сваё.

Калі мы прыйшлі на месца здарэння, жанчыны ўжо не было. Цыганкі ж па-ранейшаму разгультвалі сярод натоўпу і вышуквалі новую ахвяру.

Прайшло некалькі дзён, але ў гарадку нічога не змянілася. Пракожыя спыняліся, цыганкі здымалі замову, падманваючы добрых людзей. А паблізу праходзілі абыякавыя жыхары гарадка, у якіх былі свае справы.

Вольга АМЯЛЬЧУК,
студэнтка факультэта
журналістыкі

Жартачкі!

УСА КЛАСІКА НА ААРТАК

Усе людзі таленавітыя, але студэнты ў гэтым сэнсе апырэдзілі ўсіх на сотні гадоў. Колькі цудоўных афарызмаў выдаюць галовы змучаных навучэнцаў нашых ВНУ. Кожнае выказванне, старанна выдранае на партах, мае сваё лагічнае завяршэнне. Нават Бялінскі не ўзійся б крытыкаваць такія глыбакадумныя літаратурныя творы. Колькі ў іх жыцця, страчаных надзей і сэрцаў, колькі мудрасці і дабрыві, колькі смеласці і адкрытасці...

Літаратурная дзейнасць маіх таварышаў вартая асобнага раздзела ў навуцы. Разнастайнасць жанраў ашаламляе: віна-гарэлачны, жанр сексуальнай арыентацыі, экзаменацыйны, рамантычны, інтымны, жанр псіхічнага стану чалавека...

Для таго, каб вы поўнаасцю адфулі геніяльнасць гэтай "літаратурнай творчасці", дам некалькі прыкладаў.

*Водка холодная п'ється охотно,
Греет иссердце, и душу твою.*

Но если водка мешает учёбе,

брось её к чёрту, учёбусвою.

Проста дух захоплівае ад гэтых праўдзівых і чыстых радкоў.

Калі задумацца, то за імі стаіць глабальная праблема — недахоп вольнага часу для навучання. Колькі высакародных памкненняў гіне з-за адсутнасці каштоўных хвілін. Кожны дзень гаворыш сабе: "Кідаю ўсе справы і бяруся за падручнікі". Але... усё заканчваецца сумна. Што ж яшчэ могуць пісаць бедныя студэнты пасля такога крушэння надзей?..

Что мне нужно?

Простор, поезда,

Чай во фляге,

Миллион задушевных друзей,

Авторучка,

Рулоник чистой бумаги

И хоть чуточку ласки твоей.

Вось жывы прыклад страшэннага суму па прастай чалавечай пшчоце. Хацелася б пабачыць хоць аднога творцу асабіста, добра яго ведаць і насіць яго вобраз у сваім сэрцы. На вялікі жаль, на дадзены момант у нас няма ніякіх шанцаў. Але засмучаюча рана. Спецыяльна для прыхільнікаў студэнцкай творчасці адзін "невядомы паэт" напісаў свой аўтапартрэт (у словах). Будзем лічыць гэта зборным вобразам усіх "творцаў".

У меня радикулит,

У меня душа болит.

Два мозоля в двух носках,

Два привета в двух висках,

В сердце гвоздь, в ушах бананы,

Жвачка кислая во рту.

Я, наверно, сдохну рано

Через эту красоту!

Цяпер робіцца зусім зразумелым, адкуль у вершах столькі гаркаты і крыўды. Хачу параіць гэтаму "невядомаму паэту" адкрыць рахунак у банку, куды б усе спагадлівыя жыхары нашай рэспублікі змаглі пералічыць грошы на пластычную аперацыю.

Будзем спадзявацца толькі на тое, што паказаныя ў вершах праблемы з цягам часу змяняцца і што ўсё гэта — проста дзіцячае свавольства. Але для тых, каму спадабалася, хачу паведаміць, што самая геніяльная творы можна знайсці і прачытаць на партах у БДПА і на хімічным факультэце БДУ. Вось дзе навукаюцца будучыя літаратурныя геніі краіны. Паспехаў вам вялікія творцы настольнай літаратуры!

Іна АКСЕНАВА,
студэнтка факультэта
журналістыкі

ТЫГР НЕ САМЫ ГОРШЫ ЗВЕР

Зоркі гавораць

З даўна людзі былі упэўненыя ў тым, што зоркі і планеты Сонечнай сістэмы аказваюць істотнае ўздзеянне на фізічны стан арганізма і характар чалавека. Лічыцца яшчэ, што ва ўзаемадзеянні са знакам задзяю год жывёлы таксама вызначае некаторыя характэрныя для чалавека рысы. Наша табліца дапаможа даведацца, у год якой жывёлы вы нарадзіліся.

Казярог (22.12-20.01), народжаны ў год Тыгра, разважлівы, лёгка пазбягае непрыемнасцяў. Вадалей (21.01-18-02) лёгка знаходзіць раўнавагу паміж роздумам і дзеяннем. Калі Рыбы (19.02-23.03) нарадзіліся ў год Тыгра, яны злёгка шалёныя, забаўныя, небяс-

Жывёлы	Год нараджэння
Мыш	1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996
Бык	1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997
Тыгр	1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998
Кот	1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999
Дракон	1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000
Змяя	1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001
Конь	1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002
Каза	1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003
Малпа	1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004
Певень	1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005
Сабака	1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006
Кабан	1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007

печныя пераважна для саміх сябе, а Бараны (21.03-20.04) валодаюць павышанай рэакцыяй: іх патрэбна сцерагчыся. Тыгр-Цяля (21.04-21.05) ураўнаважаны, праўда, успрымальны да вытанчанасці. Блізнят (22.05-21.06) — аматары вар'яцкіх мерапрыемстваў. Тыгр-Рак (22.06-22.07) вядзе сідзячы лад жыцця. Леў-Тыгр хоць па норава і жавы, але паводзіць сябе высакародна. Панна, якая нарадзілася ў год Тыгра, — практычная, дамагаецца сваёй мэты. Шалі-Тыгр — прыемны кампаньён у творчых справах. Скарпіён-Тыгр мае цяжкі характар: ад яго можна чакаць усяго. Сталец-Тыгр можа пайсці вельмі далёка.

Парады на навагоднюю ноч

Па добрай традыцыі, падзякаваўшы за ўсё і добрае і не вельмі году мінуламу, мы збіраемся за святочным сталом, каб сустрэць год будучы. Вельмі важна адразу ж паказаць свае спрыяльныя адносіны да гэтага незнаёмага. Таму ў першую чаргу трэба паклапаціцца, каб на вашым стале прысутнічала тое, што магло б уладгодзіць гэтую велізарную кіску. Неабавязкова (і нават непажадана) пераходзіць на Wiskas. Вы ж ведаеце, што некаторыя каты да гэтага рэкламнага вынаходніцтва ставяцца занадта падазрона — нашто ж тады нажываць сабе ворага на ўвесь наступны год?

Лепш запасіцца салатамі са смятанай, рыбнымі стравамі, дзічынай. Нельга пачынаць свята з моцных напояў — Тыграм, як вядома, не вельмі падабаюцца не толькі гарэлачныя вырабы, але і людзі, якія іх ужываюць.

Няблага, каб сярод розных страваў на сталі зелянелі кветкі: Тыгра гэта нагадае джунглі і ён лаверыць, што ў гэтым доме яго сапраўды чакаюць. Нялішне будзе паставіць побач і некалькі свечак. Вогненнаму Тыгра гэта павінна спадабацца.

Апрануцца лепш у што-небудзь паласатае ці клячскае (напрыклад, карнавальны касцюм "Даміно" або цяльняшка пад кашуляй наростхрыст). Ва ўсялякім выпадку вашае адзенне мусіць быць двухколорным.

А цяпер пагаворым пра індывідуальны асаблівасці сустрэчы Новага года для кожнага са знакаў Задзяю. Казярогу патрэбна абавязкова мець на сталі якую-небудзь неразрэзаную ідэальна круглую садавіну — напрыклад, апельсін. Да таго ж (паколькі шчаслівая лічба ў Казярога 8) няблага было б паклікаць вось гасцей і пачаставаць іх такой жа колькасцю страваў.

Вадалей ў гэтым годзе пашанцавала. Яго планета Уран не патрабуе шчодрога стала. Усё павінна быць сціпла і непаслядоўна. Гарбата можа паявіцца перад гачымі стравамі, а дэсерт — каб

закусіць моцныя напіткі. Адно павінна заставацца нязменным: трэба выпіць чатыры шклянкі шампанскага якраз у той час, калі гадзіннік прабе дванаццаць.

Рыбы павінны адмовіцца ад заліўной рыбы і кансерваў у гэтую ноч. Інакш Нептун проста адвернецца ад вас у наступным годзе. Аднак можна карыстацца яго дарамі ў выглядзе салаты з раслінных морапрадуктаў. Апра-

Калі гэтаму перашкаджае праца, звальняйцеся з месца работы і хутчэй да любімай (-ага). Дапаможа вам у гэтым Венера і шчаслівая лічба шэсць.

Блізнят павінны запрасіць у госці не менш за пяць чалавек. Яны могуць есці і піць колькі ўлезе, не забыўшы папярэдне апрагнуцца ў вопратку ярка-сонечнага колеру.

Ракам лепш не заставацца ў

Панне няблага было б наняць на гэтую ноч хатнюю гаспадыню, таму што велізарная колькасць гасцей заваліць яе дом аб'едкамі і смеццем. Калі падчас бою гадзінніка ў вас атрымаецца ўручыць падарункі пяці самым блізім у вашым жыцці людзям, хто-небудзь з іх абавязкова дапаможа вам памыць посуд раніцай.

Шалі павінны пасадыць за стол шэсць, дванаццаць, восемнаццаць, а то і трыццаць гасцей. Не ўжывайце кандытарскіх вырабаў — лепш аддайце кавалак традыцыйнага торта галоднаму суседу.

Скарпіён павінен абавязкова апрануцца ў чырвоную вопратку і займець што-небудзь такога ж колеру для стала. Святкаваць пачынайце як мага раней — каля дзевяці гадзінаў вечара.

Сталец павінен быць цяплівым, таму што працяг навагодняга свята чакаецца вельмі доўгім. Таму лепш падабраць для сябе чорны гардэробчык і піць толькі чырвонае віно, якое выводзіць радзіёнукліды. Паспрабуйце хаця б у гэтую ноч не сварыцца і не ўздэльнічаць у канфіктах.

ЯК СУСТРЭНЕШ — ТАК І ПРАВЯДЗЕШ

нуць патрэбна менавіта сем рэчаў.

Барану мы б раілі асцерагчыся ў гэтую ноч. Яго, на жаль, чакаюць непрыемнасці. Каб усё было добра, трэба зрабіць так: за дзевяць хвілін да надыходу Новага года зняць левы чаравік і хутка памянць чырвоныя шкарпэткі на нешта залацістае.

Цяля павінна сустрэць гэты Новы год з любімым чалавекам.

гэтую ноч дома. Знайдзіце крыху грошай, каб наведаць які-небудзь рэстаранчык разам з любімым чалавекам. Есці патрэбна што-небудзь рыбнае, піць — шампанскае, абавязкова з крышталёвага посуду — гэта ж ваш камень.

Леў можа пасля апоўначы накіравацца разам з двума-трыма вернымі сябрамі на пошукі прыгоду.



На здымку: У ПЕРАХОДЗЕ МУЗЫКА ІРАЕ.

Кожны з нас калі-нікалі пачуваецца прадказальнікам будучыні. Цяпер, маючы адпаведную камп'ютэрную праграму, кожны кар'юстальнік гэтага тэхнічнага сродку можа проста з дапамогай электроннага астралага вылічыць будучае. Мы таксама скарысталіся магчымасцю даведацца, якую ж долю прадказваюць зорныя спецыялісты нашаму універсітэту ў наступным годзе.

У наступным годзе ў вас могуць праявіцца схільнасці да банкаўскай справы, эканомікі і гандлю з вялікім абаротам. (У адносінах да навучальнай установы такі прагноз можа азначаць толькі адно: абавязкова паявіцца новыя

эканамічныя спецыяльнасці — магчыма, і на платнай аснове, — а былі факультэты, паправіўшы ўласныя фінансавыя справы, абавязкова набудуць сабе новыя шыкоўныя будынкі). Але з вас ніколі не атрымаецца банкір ці прадпрыемальнік (зразумела, таму, што дамінаваць гэтай схільнасці нашай альма-матэр не дазваляць гуманітарныя напрамкі дзейнасці). Вы можаце выдатна кантактаваць з іншымі. Астралаг з задавальненнем абвясчае, што сітуацыя ў гэтай галіне адназначна спрыяе поспеху. Прычым, з кожным месяцам сяброў і партнёраў у вас будзе ўсё болей.

Нельга сцвярджаць, што вам

заўсёды шанцуе (ці наадварот) у справах, звязаных з дагаворамі, але пры настойлівасці ў дасягненні мэты ў розны час і ў розных сітуацыях да вас прыходзіць сапраўдны поспех. Весці перамовы вы можаце мякка, непрыкметна накіроўваючы іх у патрэбнае вам рэчышча. Тады справы пойдуча роўна і гладка, як па масле. Ваша дзейнасць у навуковай сферы больш схіляецца да поспеху, чым да паражэння. З самага пачатку года справы тут пойдуча вельмі добра, потым могуць узнікнуць праблемы, калі

прамерна актывізавацца. Лепш заняцца разважліваю пазіцыю, каб не дапусціць правалаў. Затое потым спасцігне сапраўдная удача і надыйдзе спакойны і гарманічны перыяд.

Вы можаце незвычайна, неардынарна і нават экстравагантна праявіцца ў справах, калі патрабуецца ўменне падаць сябе з лепшага боку. На жаль, вам не пазбегаць канфліктаў у справах, звязаных з працай. Застаецца сулайкавацца толькі тым, што менавіта ў спрэчках нараджаецца ісціна.

ТЫГР ДЛЯ ЗНАКАЎ ЗАДЫЯКУ

Прагноз

Казярог

Найбольш спрыяльнымі будучы верасень і кастрычнік. Вы будзеце больш сур'ёзна ставіцца да жыцця і будзеце вельмі заняпакоеныя сваімі амбіцыямі і планами. Вам спатрэбіцца партнёр, які б мог падтрымаць у цяжкую хвіліну. 1998 год стане для вас годам цяжкой працы. На жаль, не заўсёды вы будзеце годна ўзнагароджаны за руплівасць.

Вадалей

Найбольш спрыяльнымі будучы месяцы: кастрычнік і лістапад. Надыходзячы год стане для вас часам ажыццяўлення сур'ёзнага праекта ў сферы фінансаў і будаўніцтва ўласнай кар'еры. На фронце кахання справы ідуць не вельмі добра. Вам прыйдзецца ўсвядоміць: тое, што было раней, — зусім не тое, аб чым вы марылі. Узнікаюць праблемы ў сямейным жыцці, таму хочацца параіць вам часцей прыслухоўвацца да меркавання большасці ў сям'і і на рабоце.

Рыбы

Найбольш спрыяльны месяц — красавік. У 1998 годзе Юпітэр прынясе вам больш упэўненасці ў сабе. Навакольны свет чакае, каб вы абудзіліся. Калі вы шукаеце сапраўднае каханне, то вы яго знайдзеце. Юпітэр падарыць вам у гэтым годзе незвычайны поспех у прафесійным плане. Таму, калі вы не задаволены вашай работай, адважна кідайцеся на пошукі новага занятку. Можна з упэўненасцю сказаць, што ваша новая праца будзе лепшай за папярэднюю.

Авен

Найбольш спрыяльнымі для вас стануць красавік і май. Па-ра-

нейшаму актуальнай застаецца праблема самасцвярджэння, аднак у гэтым годзе яна будзе вырашацца лепш, чым у мінулыя. Вы будзеце больш упэўненыя ва ўласных сілах, нарэшце асэнсуеце карысць, якую прыносяць настойлівасць і цярдлівасць (якраз тыя якасці, якіх вам не стае). Менавіта ў наступным годзе перад вамі адкрываюцца ўсе перспектывы будучай кар'еры, і вы зразумеете, што правільна абралі сваю прафесію.

Цялец

Найбольш спрыяльнымі месяцы — май, ліпень. Вас чакае год цяжкой працы і самаабмежавання ва ўсім — Сатурн у гэтым годзе сутыкне вас сам-насам з многімі жыццёвымі праблемамі. Для таго, каб пераадолець усе непрыемнасці, вам давядзецца праявіць усю сваю цярдлівасць і настойлівасць. У гэтым годзе вы з асаблівай вострынёй зразумеете каштоўнасць сяброўскай дапамогі, сябры стануць для вас бліжэйшымі, чым каханні. Магчыма, вам нават давядзецца пакінуць сваю палову. Сатурн у гэтым годзе зусім зменіць стыль вашай работы — вы будзеце працаваць нашмат больш, часам затрымліваючыся на працоўным месцы да паўночы і пазней, прычым алчовацца гэта будзе ніколі не больш, чым раней. Будзьце асцярожныя з фінансавымі аперацыямі і не дазваляйце нікому кантраляваць вашыя выдаткі.

Блізняты

Вам пашанцавала. У вас цэлых чатыры спрыяльныя месяцы: люты, сакавік, красавік, ліпень. Наступны год стане для вас годам асабістага, прафесійнага і духоўнага росту. Наступнае час крыху адпачыць — Сатурн, нарэшце, ува-

ходзіць у дом мудрасці і дабрыві. Вы будзеце зусім новым чалавекам — больш ураўнаважаным і спакойным. Плутон, планета пераменаў, дазволіць вам знайсці ў новым годзе чалавека, адносіны з якім будучы засноўвацца на ўзаемным даверы і павазе. Надыходзіць час для грандыёзных планаў у адносінах кар'еры — вы зможаце атрымаць павышэнне (ці ў вас вырасце зарплата). Вы можаце нядрэнна падзарабіць на сваіх ідэях і рацпрапановах. Надыйшоў неабліг час для адкрыцця ўласнай справы, перамог у розных конкурсах і спаборніцтвах.

Рак

Найбольш спрыяльнымі месяцы: сакавік, ліпень, жнівень. У 1998 годзе ваша жыццё вернецца, нарэшце, у нармальнае рэчышча, і вы зможаце больш часу выдаткоўваць для сябе. Надыходзячы год стане надзвычай бурным у сацыяльным плане. У сярэдзіне года Юпітэр адкрые перад вамі зусім новыя перспектывы ў сферы падарожжа і адукацыі: хутчэй за ўсё, вы паедзеце за мяжу альбо пачнеце працаваць з замежнымі партнёрамі. Значна павысіцца ваш дабрабыт.

Леў

Лепш за ўсё вы будзеце пачувацца ў жніўні і верасні. Будучы год стане для вас дастаткова стабільным. Вы толькі што ўзнялі свой прафесійны ўзровень ці знайшлі новую работу. Цяпер толькі ад вас залежыць, якой будзе ваша кар'ера. Дастаткова складаная сітуацыя будзе на фронце кахання — многія адчуваюць праблемы ва ўзаемаадносінах з каханымі, што можа прывесці нават да разрыву. У гэтым годзе Юпітэр увайдзе ў дом шчодрасці, і вы зможаце атрымаць мноства падарункаў. Наогул жа ў год Тыгра вам лепш весці больш спакойны лад жыцця, баячы выхадныя дні з сям'ёй.

Панна

Найбольш спрыяльнымі месяцы: май, чэрвень. Вам неабходна помніць, што работа ў той сферы, якая вам больш даспадобы, — вольны шлях да выканання ўсіх жаданняў і задавальнення ўсіх патрэбаў.

Шалі

Больш камфортна вы будзеце адчуваць сябе ў сярэдзіне чэрвеня, калі ваша планета Сатурн пачне двухгадовы перыяд вашай трансфармацыі. У 1998 і наступных гадах вы адмовіцеся ў сваім жыцці ад таго, што састарэла і цяпер толькі перашкадае вам. Вы зможаце зрабіць сваё жыццё такім, якім яно вам падабаецца. Каханне адыйдзе на другі план, вы пачнеце больш часу бавіць з сябрамі.

Скарпіён

Найбольш спрыяльнымі месяцы: лістапад, снежань. У будучым годзе вамі поўнацю авалюдаюць сардэчныя справы — у вас наперадзе гарачае пачуццё. У той жа час Юпітэр і Сатурн прымусяць вас разрывацца паміж двума жаданнямі — добра адпачыць ці правесці больш часу з аб'ектам вашага пачуцця. У 1998 годзе на працы ў вас паявіцца больш абавязкаў, аднак вам і плаціць за гэта стануць больш.

Стралец

Найбольш спрыяльнымі месяцы: май, чэрвень. У наступным годзе вас чакае абсалютны дабрабыт у хатніх і сямейных справах. Вам трэба чакаць вяслання, нованароджаных і паяўлення новых сяброў. Акрамя таго, зусім верагодна, што вы пераедзеце — на новую кватэру, у іншы горад ці краіну. На працы на вас па-ранейшаму начальства не будзе звяртаць належнай увагі. Аднак зарплату вам павысяць, каб пазбавіцца ад вашых пастаянных скаргаў.



БЕЛАРУСКИ УНІВЕРСІТЭТ

Заснавальнік газеты -
БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ
УНІВЕРСІТЭТ



Газета зарэгістравана Дзяржаўным камітэтам Рэспублікі Беларусь па друку.
Рэгістрацыйнае пасведчэнне № 149 ад 28 чэрвеня 1998 года.

Газета надрукавана ў
Выдавецкім цэнтры
Белдзяржаўнага ўніверсітэта
220050, г. Мінск, вул. Бабруйская, 7
Ум. друк. арк. 1

29 СНЕЖНЯ
Зак. 228
Т. 1000 экз.
Бясцэна

Адрас рэдакцыі:
220080, Мінск-80,
Універсітэцкі гарадок,
вул. Бабруйская, 9,
паверх 4, пакой 411,
тэлефон 2206827.

Рэдактар
М. Г. ЗАГОРСКАЯ

Газета ўзнагароджана Ганаровай граматай
Вярхоўнага Савета БССР